

## № 8. Ганьне Бабарэцы

[Чэрвень 1925]

Любенская Анечка, уяві! 7 гадзін увечары. Час вячэры і час прыходу пошты. Заўсёды ў напружанасьці, заўсёды ўвесь у чаканьні. І з кожным днём гэта напружанасьць усё павялічваецца.

## № 9. Ганьне Бабарэцы

25/VI-25 г.

Любенская, атрымаў твой апошні ліст і паштоўку, атрымаў учора і гроши. Вельмі прыемна атрымліваць часта весткі. Робіцца нек спакайней і радасценней на сэрцы. Наконт таго, што каб застасцца ў Крыму яшчэ, ты можаш судзіць па ранейшых лістох. Не магу адзін, каб і хацеў. А вось каб водпуск яшчэ прадоўжыць — гэта вельмі добра было-б. Я думаю наконт гэтага прасіць сам у Менску, або зусім бяз просьбы паедзем, і ўсё. Выеду я адгэтуль, мабыць, у нядзелю, а ў Менску буду чысла 1 або 2, але яшчэ раз напішу. Знаеш... Перарваў, бо звалі толькі што да тэлефону. Званілі з Гурзуфа з пошты. Аказваецца, прышла да мяне тэлеграма ад Пушчы. Мне перадавалі тэкст яе. Піша, каб заставаўся яшчэ на месяц, выслаўшы адгэтуль пасьведчаньне (мабыць, аб патрэбе яшчэ адпачынку). Потым паведамляе, што гроши высланы. Знача, з „Маладняка“, мусіць. Тэлеграму саму прыняясць вечарам. Вось тут табе і за-гваздка. Ня ведаю, што й рабіці. Цікава, колькі ён выслаў грошай. Калі шмат і лъга будзе ў Ялце пражыць, то ты абавязкова прыедзеш сюды, прывязеш некаторыя матар'ялы, і я пачну тагды пакрышку працаўца над або крытычным аглядам, або творам. А разам з гэтым будзем удаваіх аддыхаць і ўпівацца крымскаю красою. Але яшчэ не атрымаў, дык сам ня ведаю, што рабіць. Думаю, што да нядзелі я канчаткова вырашу, тады дам табе тэлеграму ці застаюся, ці выїжджаю. Калі-ж застануся, то толькі, любенская, з умоваю, што і ты прыедзеш. А можна ехаць на Севастопаль, каб ня ехаць аўтамабілем. А ад Севастопалі да Гурзуфа на параходзе.

Знаеш, як атрымаў тэлеграму, дык нек усё-ж такі нялоўка зрабілася, бо я ні да кога ніводнага ліста не пісаў і раптам такая неспадзянка наступае. Праўда, хоць гэта мо' якія-небудзь ганаарныя гроши, але ўрэшце ня ведаю якія, толькі ўсё-ж такі з боку „Маладняка“ гэта вельмі шляхетна. Як пахваліўся я аб гэтым у сваім пакоі, то ўсе зьдзівіліся, да чаго чутка і ўважліва адносіцца арганізацыя да сваіх сяброў. Ка-жуць, гэта проста нечувана, каб бяз просьбы, бяз нічога ніякага ды такія клопаты аб сваіх.

Ну, канчаю. Заўтра напішу другі ліст. Ужо званок на першае сънеданьне. Трэба йсьці, хоць кормяць, прызнаюся, цяпер няважна.

Бывай здаровен'ка. Моцнен'ка цалую.

Твой Адзя.